

РУСКИ НОВИНИ

„Руски Новини“
директор — Д.
Адреса: „Р.“

Dr. I. D. Višošević, rektor gršk. sveuč. у Кресту.

ЗА РУСИНОХ У ЈУГОСЛАВИЈИ

Варшава: Речко Пар. Пресс. Друштво.
Редактор: Мих. Фидан.

Најважније висти.

В суботу на 9 октобра на дзень жа-лоби 3-рочници марсејскей трагедии, одбуду ше по шницких церквох у цалей на-шей держави поминати богослужени за благопочиншого нашого Краля Уеди-нгеля Александра I.

Вчера 6 октобра Кралевска влада повецшала меншачин доходки державних урядничих и приправничих и дневничарих и то лични и фамилийни. Затим зменшала камат на длуства зос 9, 8, 7, на в од сто, уменьшала царину на увов автомобилох, знизела цени бензину и законом осу-гувала привредне подзвитане южних кра-йох нашей держави. Уредба достава важ-ност на 1 новембра т. р.

Пременика у влади

вробена 5. октобра и го в теј наго-ди, же шейце мн. министрове задзек-вали. Задзеквал мн. правди др. Н. Су-ботич, а на його место вошел М. Сих-нович, вец мн. будовальох др. М. Кожуль, а заменил го Д. Стошович, вец мн. ле-сох и рудничох Д. Якович, а пришол В. Кушович, а за мн. просвети вошел Д. Митарашевич на место бывшего Д. Сто-шовича, так исто пришол мн. доштох и телеграфох В. Чарич место др. В. Калу-дерича, и др. В. Милетич мн. на финан-чне виховане, на место др. Й. Рагичи. Як мн. бев портфеля вошел до влади др. Н. Цонакович.

Дружтво народох

у Женеве на своїм васиданю осудуе акцию Японох у Китаю, и ствердаело же Япоци зос тим пожелали пакт дзев-ец силох о Пацифику, котри и их деле-гат подписал, а ровночасно и Бриан-Кел-лов пакт як и вице мединародне пра-во, же ше на таки силе не сме водити национална политика. Резолуци на тим васиданю одобрили делегаци шницких державох (21) кром Польскей и Швай-царии (2).

Арабски терористи

5. октобра в динамитом роввали велику нефтову цеву у Трансжордани анлийского дружтва „Мосул“. Цева на великим фалаци зипшена, а атепатором ше удало сценуц, бл пред тиж прерва-ли телефоники яви, та уж було наскоро, кед дознала войскова станица, котра досе далеко од того места поставена.

У Шпани

бритка хвиле становела на якш час пребиваце крени Оружаю ше и ут-вердуо обидва табора. Франково войско анжило уж скоро цалу Астурию. До остатних вистох його ровно иду напредок, лем по вшадви едик франко. Чериске валенсијке войско покладао и остатни сили на арабским фронту, али в так ше не отрива, як внавтра 3. окто-бра 25 националини анлийни рупели на Валенцию коло 50 бомби, котри едну добру часц того варошу барз роввалили. У месяцу септембру збито 22 валенсиј-ски авиони.

На далеком Востоку

вше оштрейши битка. Японци дво-жуют вше новши одлин свойого войска. На острову Макао японски ладї вложели даскельо соти войска, котри маю там направити авионску базу. Китайци одбили Японох при Кван Сингу и Сен Чену, а и у северней часци при Шангу.

Руснаци у Югославији.

Нас Руснацох ест у Югославији ко-ло 40 тисаца. Шумне то число и вед би сме жити бедно у едним краю лебо голем у истей бановини, кед уж не у срязу, могли би сме баржей указац наш живот нашим братом Славяном Сербом и Горыатом вишцим им наш характер, даи им нагоду да нас лепше упознаю и ценя.

На жаль ми живеме у Югославији перозружовани, далеко едни од других. Розшати ми по Бачкей, Сриме, Славонии и Босни. Як то далеко едни од другогот, досе кед повеме же зос Бачки и пр. зос Керестура треба путовац дзень и ноц на гайзбану до нашей тарохи у Байшунки. Кром того же сме насслени на широкых предлох та нам чежко отримовац звязи едним з други-ма, гу тому приходзи едва друга чеж-кост. Ми Баччане и Сримчане похо-дземе зос наших руских крайох на Горинци — Подкарпатскей Руси, а на-шо браца у Босни и Славонии походаз з наших руских жемох у Галиции. Наша бешеда ше дакус розликую едина од другей, бо вони бешедуо по литератур-ней рускей бешеди, а ми зос нашим бачванским нарийом. Зато нам ше чежше перозумити едни зос другима.

Нас Руснацох у Бачкей и Сриме ест коло 25 тисаца а наших братох Руснацох у Босни и Славонии коло 15 тисаца. Треба да ше ми едни з други-ма баржей упознаме, да нато зязи утвездземе и подзедземе наше зматаня. Бо на жаль дотеранинц наше зязи досе слаби. Док не було новлох «Ридне Слово» та ново браца в Босни за нас готово нич не знали, а и ми за них нем тельо, цо од часу до часу нашо «Руски Новини» привезли за них даску вистку. А треба да ше баржей познаме, бо ми дзесн теј истей рускей манери, си-нове едного руского народу.

Зато кед не можеме жити у едним краю, едни бижемо коло других, треба да голем наше души буду ведно, да живеме едним истим народним животом, да едни других помагеме и материально и морально. Дано у тим уж зробене. «Ридне Слово» друкуе ше у Керестуре ведно зос нашим Новинами. Керестурска кооператива помогла цезави у Дервента зос позичку да себе купи место за церкву. У тим напрямю треба да ше наша едност цо баржей указуе. Мознайши треба да поможе слабшому.

Од недавно наше майстрове по-чали себе бран шегертох зос Босни спо-медзи наших братох. Вони виховани гу у наших крайох, кед ше враца дому як готови майстрове, вони тоту зичу ут-верзда, а и розширя медзи своєю окру-жени. Тоти майстрове оставио и цалей-лой наше право Руснаци, бо ше не за-траца медзи другима народами нице як

мнати хланци, а нашей едност дотри-ману своєю цасточку.

Зато паметајте: Нас у Югославији ест мало и зато нем кед будземе зед-динени годни сме указац домку силу и своєю вредност у нашей держави.

(М-к)

Мусолини у Немецкей.

Так дзехо бул Мусолини у Немецкей. Швет не видел такой великей парады яку Немци зробили Мусолинишова. Тот дзень зед прииди италийски госни англи флэтика ста-нуан, у урядох престави робити, би тот дзень, преглашени за держане швето. По гайзбан-скей драги кадзи Мусолини ипог андзи по-дожени застаки, в числени народ поодравляз италийского диктатора. У Минхену на стани-ци госдох доткала слх Гитлер зос шницким министрами и достойкиками Гитлеровой пар-тии. Гитлер и Мусолини шедли до ядзато авта и пошди до старей кральовскей палати, котра була одредзена за италийских госдох. Миллиони людзох поодравляз слох веднох, а музаци зос нашей Немецкей гради. Такой перни дзень Мусолини и Гитлер мади дрез авту, голану параду и по най явсно же зод-двоше двох народох италийского и немцкого утвездзели вице баржей старе приятельство, а в тим ведно и шветни мир.

Мусолини предан Гитлерови трамсту, зос котру го амочвал за колесного заплара цинкстичкей войска (у Итали то велика чед, бо Мусолини у шветскей вой в бул каплар), а Гитлер прииду на перни Мусолинига най-векше одликовани Немцкей зробене зос мн-того злата. З Минхену пошди обидвоме за нежеция востри маеври до швейцарей Цехенкей. Отавац ше врашил до Берлина, дае ше пов-торок одбули велика торжества на чещ ита-лийских госдох.

Французи позиви нашу, же Мусолини поволал Гитлера да прииде у найкоршизм часу ак тогл до Итали. Свара же Гитлер да го пристал.

Папска Енциклика о ружанцу.

29. септембра т. р. издал св. Отец Папа Пайо XI, нову енцилику о русанцу П. Д. Марии. У ней препоруку шницким нарийи христианом да молан шатрени Пр. Д. Марии.

Енциклика ше дзед на три чзаста. У пер-шей чзаст Папа описуе злат покойникого часу и напомина же вон уж вестей раз о тми мисли. Шире ше вон забавди, а кедон иша наглав-небана безбожидго. Розвива ше борба люд-ских класох: тих цо маю широк капитал и тих цо свой пасуци хлеб в оц на дзень яв-рабно: пролягаторе теи класей борби кому-ности еднени би швет унорни, а зс вируюц з цього го главно Бога и Ного заповиди, а зир-уюцш и природни закони. Прони их дзвела ше наука национализму, котри високо дзвела авторитет держави и еде да жу кажин ше по-каси в слуха го, але и вон зос широк шир-уц: Того цо даал моц слуха, а то Госуд Бог. Место много стру повзави поганских бо-гох, а в тим и погански обичаи.

У другей чзаст напомина Папа, же гої-вни велики злат нас бина, а и вон ни виц гро-жа, ми католици не тредземе падо, бо Бог наша пожец и вон зна и можеме своім силам. Але зато да нас ослободзи од зла молатве, а особено гу Пренесей Дни Марии да-вад будзе заступитц, бо вон на у шницких чеж-

ких часох своїм дзеном похатало. А найшоднійша молитва Мадери Божей то ружаница. У ній шикли пафкрашні християнські молитви: Отче наш — молитва когду ще научел сам Исус Христос. Далей приходзи Богородице Діво — похдрам цо перше вишел зос устох ащема а довершила го побожна Елисавета. А при тим док тоги молитви модаме раздумье найбекши тайства кашей шкри, котри вше вигваряме пред кажду дзеданку ружаницову. У нїх цаци живот Исусов и Марий похберани: и їх радости и жалосци, и похбіжені и слава.

У той молитви найдземе не лем силу до чешкей борби у тепкайшних дньох, але и наша побожност будзе роснуц. И най не може нікто, же то молосца за шени и дзени: вона за шиклих прикладна, у шкери каждого чловека розбудзает чесноти, а шиклих учи да буду чистого и простого шерца ж дзени, нед сцу любит до нарства небесного. А же ше Пречистой Діви тот способ молитви барз и чин указала вона сама зос своїм обьявляном у Лурду и чудами цо их там уж побздешал роки творит.

И зато у третей часті Вергован позлавар Церкви поволує шиклих да ше модач ружанице Преч. Діви: младих людзох, да их Мат Божка оцува од преласци шикайшних часох; людзох цо у католицей Акции робя да то да ше того діло цо баржей шари; шиклих других, а особливо тих цо су при краю своџого живота, да им будзе полегченя и запрука висного живота. А особливо шови и жасери най буду у там велики арискал своїм дзеном: вечар кед ше шикли дому з работи врати най цаци фимелка моллі ружанице пред образи Пречистой Діви. Най го не оцуша шї оди дзень гоч кельо жаю роботу, так як не оцудує ані Папа гоч келя работа го чека. Най ей дзекую и же врацела св. Оцови здраве по молитвах св. Терези зос Лиана. А Пречиста Діва Мариа, котрей вон зос тоту Іацїклицу ше вшо чеси указац так як ю вшо и уврелает, най будзе шиклим у помочи. (Кс)

Мушїме знац и тогї:

Хто лем позна наш народ у Бачки и у Сриме, кажди похдаує готу нашу добру прикмету (особину), же аме робитня и шпорова и народ. И сами кед то поеме, не муши то буц дораз самохвала, але лем ствердена правда, цо нам на часц служки.

Же бх ше у нас обще-культурному равниту розвазало руки, потреба нашому народу здравя економия — розумне гандоване. А попри работносци и шпоровносци сямей у днешнїх часох чешко ше рувиц я мертвей точки у гандованю без таргоноско анианя. Наш землелєц муши буи и тарговец, як то уж вешдрез гурорено и писано и го

не лем так, кед купує дацо за свою потребу, але найвешей теда, кед спойо артикли предана. Цени артиклох, цо му их польо дава, лебо а їх помоцу влхона — цени стагку и зарпї то цитане його напредованя, лебо пазадованя.

И янко Новина маю свой важни обовязок послужит своїм читачом як драбина до висшей просвити до обще-культурного поступу. А баш прето, же у той годанки — культурним напредованю — колеско економї ма барз важну ролю, редакция той рубрици о господарству придава окрему увагу. Прето и до терза буи друкованя числени господарски поради, а буду и на далей. Од часу до часу приносїмо на бокох наших Новинох и похданих билансово вистки о нашей вонкашней тарговини, котра ма позначайно велики вплив на цени землелєцких артиклох. Але то значайно було друковане лем як висти, а стварного претпаву ипак не було. Же би ше и тотя можносц ч. читачом дала, да маю дватрираз на менац преглед вонкашней тарговини и погляд на цаци гандованя нашей держави, редакция ше о то постара, та да ше ч. читач по нїм може кельо-тольо ронгати и водити своєю гандованю по цакним плану.

Чом наше землелєцки продукти того року у тих встих менацох лависе влациє як влони? — Ясно же прето, же аме того року лависе влациє влациє за гандити, вешей аме влациє и вешей аме предали. Лем у самим августу менацу т. р. влациє и предало кукурини за 81 милион и 400 тисецка, жита за 78 милиони и 100 тис., догану у лїсу 65 милиони и 300 тис., бакару за 63 милиони и 800 тис., дрезл за будовню ая 61 милиони и 100 тис. и шикли за 27 милиони и 400 тисци. Тота тарговина ожила нашу вонкашней пияци и поднигла цени нашим продуктом.

Бст у вилатрунку, же ше и а догану т. р. влациє красни песекж, бо лем у сямей Герцеговини бст посаждено 190 милион дзаволого кореня, цо дню коло 700 вагони пайфиншого догану. До терза ище кажди рок герцеговини доган похупелї од нас частями Ческословенска, Польска, Немецка и Стинет.

На вивоц ма наша держава цибулї и пџу. У той року ше арбзасло ав дотц вилациє, а особено коло Сенти. Наш цесок и цибулю купує французска, Швайцарска, Австрия, Польска, Немецка и Ческословенска. На вивоц маме 600 вагони цеску и 100 вагони цибулї.

Колоня ше терза вивожи найвешей до Немецкей, вец до Англиї, Ческословенскей и Австриї. Прешлого тивня на одкашквм пияци була вроста по 6—850 днї, а финша 750—850 днї. Суку немочену колону влациє по 50—65 динарї.

Док ше тих дньох докончовали тарговински дотварки медав нашу и французку державу, францука економска итампта отворено признала, же нашу драгиварки фран-

цузкому купиваню од нас бласком на месце. З алу дотварку би ше за нас їх одяск гу нам маля влациєца. — Цалком влациє стоїме у тарговинских отношенях а Италию. Ми ту силно моцївеме. Лем у самим септембру менацу ми Италиї предали за 30 милиони влациєй як вона нам.

Як влациєме, влациє економска-вдлациє обставани доставаню ише стасмелїца влациє. И ай кед сїеме у наших гандованю поблц напредок, мушїме тотя обставани влациє, провалди их — аме ше а нїма. Топ.

Господарски поради

Вайца шикли од старших анско похдїц. Кельо вайце старше, тольо а легчїше. Миан вельораз треба гандити добре розпознац старе вайце од шиклого особина, кед нагадує вайца до гнїада под квочку. Теди треба лем шикли вайца под квочку обидити. Добре и шикли вайце препознац так, да до штри влациє усиклиш 120 граци солї. Розпознац то добре и до той влациє можли ешциуци вайца. Шиклиє влациє вайце сладко на дню, влациєше не дойдзе до дна, похдїца-районї будзе уж пїван у цоли той води, а вейц днї старе вайце будзе пїван по верху и по в старше тим вешей вст над поду. Вайца не стари и не могу бени кед их орошї шветлу натрици на ше палда части, лебо кед их приносїш гу огню а вони ше ушол.

Як треба кромплї варити? Кромплї не уквивай скоргїй як их не духам похдїци влациє. Кед их дикте думш похдїци влациє, похдїци их и у влациєй цоли и похдїци на огню. До той цоли треба похдїци на влациє солї. У той цоли води кромплї лем до цоли уварити. Воду зос на цоли уварелїй кромплї влациє до цоли, кромплї зан алаєй зос горуцу и похдїци воду и терза днїй води добре вре. Кед ше кухарка зос влациєку опшеча, же кромплї уж ларена, усипе на нїх 1 ларску жимней води. Од той жимней води кромплї розпознац, очиса ше и цоли на стол, але их не треба зшикцим закрити. Кед ше таки влациє кромплї закрито, ларє, шотїе на похдїци кибера пада на кромплїю и од той води кромплї траца свої добри смак.

Кед гордов а вшком у пильонци пречурї, лехко му дац радї. Порихтай себе таку масц: 42 грами шиклого солї, 33 гр. воску и 67 гр. шиклого садля. Пристан то на влациє огню и добре влациє. Кед ше шикли розпозело и добре розпозело уклонї з огню да ше охладї и до той жимней маси додаї 42 гр. опшпаного дренского похдїца, на то терза наково добре розпознац. Тоту масу тримай вше готує у влациєци на сухим месце. Кед осетити, же ци дагдзе гордов пречурї, очиса и ошругай того мгето на гордов, влациє цакус на палєц той масци и розтол ю на шикли розпалак. Та якже солї могол шиклици и похдїци ю, кед солї вш не мог влациєца, по би ю похдїци. Не нагетам, же ци солї лараз у влациє так палак як теда. Але то буи озда остатнї влациє.

25. фебруара ше уж на роботу влациє. — „Как лавит. Асвабанденїя дзель не магу? — вигварял ше доктор, жалуйте на мене“.

28. фебруара. Ваш солї ше влациє доктореви, бо солї ище баржей одрешел, похдїци ми уха, зуби, похдїци у устох. Доктор по патрел и похдїцил же по пияку:

— „Даротей мой. С етем похдїцил палациє людей. Дотскай болїць. Нїкому асвабанденїя не даком“.

1. март нам принєс занї влациє. Тот одїл, цо моста правел, немод забивац служки и док ше рихташ гу той работи, одвалї ше брег и заснїлї днєх влациєх землїцкох. Грїшук ше ратонїл, бо ише теда буи при себе, же на бок одскочел, та го не похдїцило, але Винокура док одкочел, уж придал Богу душу.

— Пияку, влациє ани похдїцил.

— Ту го даїце до „палациє“, най голем по християнски будзе влациє.

— До „палациє“, ту и шикли. — овалї ше Демчук, наш пияк.

Але влациє старши цоной похдїцил и других на цоли, порохгандл нас шиклих по шатрох.

Так то будо, же не злам Демчукова ани шиклику палациє над мертвим. До рана пестало похдїцило.

В. Юрчєк:

Большевицка каторга на Соловкох.

(Поща. Власносц. Лічене. Ваш влациє).

24. фебруара. Нашка вечар нам дали влациє. Насампрец нам похдїцилї, же цо „влациє“ (по не влациє) писал. — Писал читливо, не двозначно и кратко: жикл солї здраве, не старайце ше за мене и т. д.

— А о нашим влациє, о работи, о тим же дзе аме, мож писал? — Не, то ані не будзе шиклици родичох, жену...!

— А кед захорєв чловец, умре, хто влациє дому? — Началство сямє пиякшї! Не пиякшї зармуцован родичох гоч зос чим!

Ми ше вешей ані не допитовали, бо кажде влациє, же кельо голонї. Кажди мушел на други бок коверга пиякшї и своєю адресу: Усевлої Огпнї участок Н. 6, рабшук Н. 11 и додал мене и преласко. Мианк ценаура роадарла, лебо врацела писмо.

Станул солї рано хорї — горучка. Того днї преходзел цоной етап од 300 влациєцох. Пошол солї до „доктора“, а там уж дас длацєц чекал шор. Шикли тоти влациє, цо влациє пришли: по драже док ту влациє, цолици а нїх була омарачутїх ухах, похдїцил и потох.

Не дочекал ше я шора. Пробовал солї на своєю руку оцац у нашей „палациє“, але ме дежурки влациє „бєв асвабанденїя врача на сметь оставатїся“. Пошол солї на роботу,

Дасїл ми буи даури без коща... А кед аме дому прашали, маля зме цо влациє: куфери нам похдїцилї, порозциповани, а з даскелїх и з могого шикли було влациє, крєм еднїй лари сподного облациє. До нашей „палациє“ дали нам ише сто душю и з тих цоных. Радортїрала зме старшому конвою, же нам рабшук и похдїцилї куфери.

„Обнаружена покража. Стєго не должно бити“ почал цоной меким гласом. Видно же влациє варац аи краду. Може буц же и сам то поробел. „Самшук: хто влациє — похдїцилї незаминно, ибо будєт обшєк“.

Так а легким прешол претрес.

Од цолици солї ше не дрєвращел влациє бок. Станул солї не могол. Доктор пришол гу маю сам. Намерал горучки 38 граци. За таку горучку ише не одшукую з работи, треба 40 граци. Але на своєю одшукелїносци ми дал дасїл похдїцил. Крєм мене захорєвали ише 12 так похдїцил. Лєжалк аме у нашей „палациє“, у блациє, як на тифус хорї. У горучки ше даскелїци рудалї, койцї бешедовали. кричалї; Белорусин Латкевич ше уж два днї не рушел з мєста, ані не обрацел.

Ї надумал писмо жикл пиякшї. Длуго солї думал, да виберем тон, а котрим бим влациє дїйсного мог лавити, а да влациє ценаура грєшукци, а жена да яна, же яка моя доля, а да ше не лавити. Цо солї баржей думал, влациє солї смутку набєрал. Кед солї докончовал, мене так чешко на шерцу було, же солї ше

с тим краиш же ше дасци находеа вице лем на початку новото школского року. По школи нацишеа Владика римокат. пароха а по тим прила визиту општини. По поладню врадеа ше Владика з општини, а по тим од 4. г. далей була споведа школских дзецох. Пред вечурню пришло ше Владикови поклонци пароха зос Гуні о. пр. Йосиф Маркович. На 6. г. вечар одслужена торжествена вечеря, по котрей отримана друга казань о вихованю дзецох и о добре християньскей фамилии.

Надзела 19-IX. На 6 г. була утриня, по тим читана Служба Божя в св. споведа, а на 10 г. архиереяма Служба. Пред Службу Божю шикци апе церкви вшли у процесии по Владика по парохиі На Служби Божей отримана казань по словох апостола той надзели.

По Служби Божей отримана многолитствя Св. Оцу Павлу Пяму XI. Його Вел. Кралю Петру II, и пресв. Владикови, а по тим поделене миропомазаво 4 дзецох. По тим було по парохиі примае домашней интенсионей, медак котрима пришло Владика архитид Мейр олат римокат. парох зос Берки Виолони и др. Янкович сресня начелник зос Жупані.

На 4 г. отслужена вечерня и отримана казань о католицкей акциі, о апостолату св. Карла и Методия и о потреби организова. По вечерни отпоявдзели шикци присутни Пресвященного до римокатолицкей церкви, котру помог нациши. Ту го пред церкву привитал зос краснима словами парох Шалонац як архиерея котри наслѣдуе Христа славуеа зос словом, ділом и роботоу. По визити римокатолицкому парохови отслужена на 7 г. вечар панахида за шикцих усопших равоцелскей парохиі зос казаню.

Надзела 20 септ. Предвр. Рождества Пресв. Богородици: На 5. рано отслужена служба Божя за причасних а по Служби Божей о. Вучка надзела Пресвященному аа жини на по ше пресв. отпята од шикцих. На 6 и по 7 г. отпоявдзели Владика на 6 колох зос 4 козличками при звононо звонох и великим участвою народа до Гуні, дзе есу коло 90 нацих лодаох.



Председатель Рузвелт

отримал 5. октября велику бешеду на общи мир на швец и международне помагано. Тоту бешеду ладно дочекали демократски режим, бо ім зос своім одлучним триманьом пр. Рузвелт як да обещал подгримку у случаю, кед би ладна (национална) держава не почитовала международне право и пакти, а то повиша у америцкей политики. До терав ше Америка ше на боку тримала.

Валенсийска большевицка влада послала до Москви на вихованя зань еден транспорт од 1000 дзецох, котри уж 4 октября там сцегли.

Английци навберали и послали 60 мил. динари добровольних дарункох валенсийскей влади т. е. 250.000 фунти штерлингах, а саму акцию за зберане водзели английски комунисти.

У Варшави 4. октября пред поладнюм екистрелала икаш левозиката особа дза револверски кульки на едного акцибійного члена польскей националистичней страйки Рика. Аtentаторови ше удало сцекнуи, а Рик спаднул чеккио ранети.

Генерал Герниг ак председател прускей влади подаровал п. Гитлерови едну гору, но була пред тим держана.

Немецка придала зань едну новобудовану флотилу подводних ладзох своей пиморскей войски. У тей флотилие ест 9, а як резерва ше абудую вице дза подводни ладі. Италия тиж сцущела тиж дькох два нови подводни ладі у Таренту, а у Флуми торлецовец „Либра“. Од предвиженых 12 подводних ладзох то уж осем у служби итальянскей войски.

Генерал Франко одликовал найвишшия орденом крала Италия и цара Египтиі, предс. итал. вл. Мусолиниа и нем. канцелара Гитлера прето, же указала своєю вельке приятельство шпанскому народу у чешких тераших часох але и славних у борби против варварстаа. Тотя одликованя водзелася з нагода рочици як ген. Франко избрани за шефа держави и керовного команданта сухоземних, пиморских и въздушних национальных силох у Шпаниі.

Англии интервуа шикцих арабских воздох а дотерашних букох кроци жидох и Англии на едним италийским острову. Терав у Палестини ест 7.500 английских китолошох да отримая там мир.

У Аустерлицу (Француска) полици нашла у магазину на штаціи пак зос штирома гранатами од 637 им. Шада нет, же хто их там послал.

Вашингтон. Позната уж жидовска злога цалому швету, та ше ма указац и 29 октября т. р. у Вашингтону. Шикци жидовски организациі буду злобно демонстровали против дотерашних антижидовских акцинох у посланих саропайских державох.

Совети прекесли централу своей сибирскей аркиі зос Хабаровска до Иркутка, гоч ше тому проишеа маршал Бликер. Циль того селена, згода за операціи против Мауджурі.

У Большевий наперяю и далей и нагло штрелали шикци вице и сумийих „неприятельных держави“. Так розштрелани у Ростону на Дону 4 урядици полксприаредних магазинох, у Вологди 5, а у Горковскей двома.

В шелїячина

ГОЛМАН ГРЕГОРИ по нейдешатрочней судийскей служби пошол до пензії, а жин у Лондону дзе и службовала. За тот час жин вирек лем 25.000 осуди, а од того 12.000 лодаом досудала „робнью“ лэбо гарешт. — У КОВІУ (ЛИТВА) еден Литванец бул осудаси на кару имерци, а пошеже „джелат“ еден Немец бул одутки од литванцох, ше нікто несеци прила тей работи и так осудасемоу предложени живот, док ше ааш не найдзе Немец на тим положеню. — У ПРАГІ тиж дькох осудасена на гарешт Ана Полак, богата жена, до ма у банку 400.000 дин, а ту тому вельку хижу у Прагї, и котрей од станарох достава мешачно 15.000 дин, та в прето осудасена, же бара лобела хоцниш по жобраню, а обично ше врацала дому зос красну суму.

— У БУГАРСКЕЙ власц забранела вообше ходати по жобраню, а натеоме ше вигласа кредит за вельку помоц бншам. — МАХАРАДЖА ОД ГВАЛІХОРА милиардер пошол на итрапир по Лондону бса своього секретара, котри заньго вице його потреби виплацал и трафелю ше му, же му нужно було три динари. Еден работник ше там випол, та му покмечел, а други дзеень, кед пошол работник по своійо три динари, махараджа му дал 500.

— У БУГАРСКЕЙ того року виробено 930 килк ружового олю, до в виглоти з 11 милиони кяли ружох. — У КИШУЙСАЛАШУ (Мадарска) збійник в ноци розварал уравову касу и одняк цалу тамтейну уряднику пазну за мешац октобер т. р. 350.000 дин. — У БЕЙЧУ вложел вельку матуру Валтер Прайс тридесерочниш носач куферох на штаціи. Вон вихасновал шикцик свой шлободни час на пазку и так силалад рокама власу, по класу шикци осем гимназиі и матуру. — НА ДЗЕЦІНСКУ ПАРАЛИЗУ до терав умарам уж 300 дзеци т. р. у Бейчу, прето и школи заварти и повнши о тим лосому велько писали, бо ест вице вещей так хорих як до уж поумерали, та да ше страх в писальом не довекне.

— У ЛОНДОНУ СУДЗА ПО ТИМ же нешка мудрейших лодае як двекда, же лондонски класяаре предаваю лем велики нумери калавох, а менши нумери скоро ліхто не гледи. Лондонски учени з того твердаа же терав маю лозеа у величини вакци глави прето, же ше мозок розширел. — П. ВІЛІАМС познати хователь псих зохабел едного своього жса у ауту пред банку, да чува док вон не окончи своійо работи вурка. Кед ше вранел ту ауту, вадеаел на своійо очи, як му його жес жува и остатно банкноту од 1500 динари, до остали у козертя у ауту. — ИНЖИНИЕР КАРДИНИ апе Наполею виробел план, по котрим на

способ парного отриваня вихаскуе шеплоту познатого вулкана Везува при самим його кратеру (гарлу) на телько, же в тоту шеплоту отрес цали Наполь. — У ПСМІНІКІЙ винашли зань акци новогни бензин, котри мотором дава велько весну мен. Уж го и виробовали на обесованюх у Франкфурту на Майни, дзе еден авто марки Мерседес-Бенц вренел 306 и ест кидом, на годзину. З того ше прила тот новогни бензин, то немецка держава вайша. — УЖ ВИДУМАНИ и шкати зос язбесту, по вілк во мозку погорци, и авиакски мехи на пошту, то шикци добре и бизовно може послужит у нещепельких выпадкох отви. — У СЕНЕРІ ГІЛУ (ПЕНСИЛВАНІЯ, АМЕРИКА) мушени зареци едну едну банку, по мази, бо тот варош тлякх богатых бншательох ма, же ліхто од тей банки не мал потребу жичаи, лем усацали своій шепж на камат. На тот способ банка не мала вілкх приходоа, а камат и урацінох треба платици, та прето ликвидовала. — ПАРИЗКУ ВИСТАВУ до терав випавело вицей як 20 милиони лодаох, а радуе ше, же го до конца пойдю опятриц вице дас 10 милиони. — ИТАЛИЙСКА ВЛАДА длаа вельке вельке пари по 5.000 динари ак помоц на початку поного фам. шикциа, да ше не бнш дзецох. —

НА ДРУКАРНЮ ДАРОВАЛ: Миронь Пацлацко ели Дюрн 100 дин. — Сердечнао двекуме!



ПРЕМЕНСТА ПОШТОВА ТАРИФА за карти и писма, по ше носилац за границу. Министерство одредзело тарифу по лонах. Перша зона та Австрия, Болгарска, Италия, Мадарска и Румунца, а возлосна такса 2 дин. Друга зона Немецка, Польска, Чехословацка, Швайцарска, и Турска, аса такса 2.50 дин. Треча зона то вицеко други держави у Европи крем Русіи, доп. такса 3 динари. Тотя пременка предан од 1. октября того року.

ОТВОРЕНА нова въздушна драга Риж-Београд-Букурешт. З Београду до Рима на авиану мож сшинуи за два и пол годзиви.

ДРАВА на телько заросла од частих днждох, же досцгала тоту висоту, яку мала 1926 року т. е. 4.20 метера позад нормалу. Прети шикци тоши рички и вотоци, до ше до шей залваю не маю одход, та ше шире и розліваю. При Осеку камена драга до Крапина прелета з воду до пол метера салбоко.

У САРАЄВУ сцекол еден гарештанец зос штвартого коверху (штоку) Окруженого суду так, же то ніхго необачел. То вице тим чуднайше, же тотя сама палата наймодернейше абудована, так же чекки з шей сцекнуа.

И. В. КРАЛЬ ПЕТРО П. кумовал дзеятому синови А. Сулеймановича, муслимана з валалу Никшичан при Скопљу. До терав Сулейманович мал 14 дзеци самих маанцох, ама му жино аса 9.

У ЗЕНИЦІ отворена нова модерна железова фабрика, по шкряба сайлибанска шикци. При тим торжестве бул присутни и сам председател влади и министр военяциих справох др. Стоядинович, и тп. мнн. др. Спяхо, Д. Микович, др. В. Катударкич, др. М. Врбанчи, и др. III. Бехмен, а лодаох було коло 30 тисяци. Указане прх тей пачоди вельке признание и председателюви влади на економистиш пощипованю нашей держави, на котре ше в вон ест у своій бешели позвола и подизгнуи же державни доходици у перних штирох жешакох того року за 500 милиони динари весши од лольских у тим истим часе.

У ЗАПРЕБУ на зуботехничним конгресу ствездзено, же наша держава траци рочиш 3.200.000 динари прето, же по закону од 1931 року кладивим зуботехничарим забрането робота.

Предам хижу
на ше, на „Гушцим пивцу“ ОРОС МИКОЛА Руски Керестур